

# ЗВОН ЯК ФОРМА РУСКАГА ВЫКАНАЛЬНІЦКАГА МАСТАЦТВА

*В. В. КАВАЛІЎ,*

*дацэнт кафедры музычнага выхавання і харэвога дырыжыравання  
Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка,  
кандыдат педагогічных навук*

**З**он як асобая разнавіднасць музычнага мастацтва — па сваіх формах і жанравых асаблівасцях з'ява шырокая і разнастайная. У залежнасці ад прызначэння і функцыі, выконваемых звонам, ён можа выступаць як у якасці народнага, свецкага, так і ў якасці рэлігійнага жанру мастацтва. Па спосабу выканання ігра на званах з'яўляецца інструментальным жанрам. Па месцу выканання — пленэрным жанрам (на вольным паветры). Па колькасці выкананіцца — можа быць сольным або ансамблевым.

## АСНОЎНЫЯ СПОСАБЫ ИГРЫ НА ЗВАНАХ

У гісторыі склалася некалькі спосабаў здавання гуку са звона:

- 1) трасенне звона (званочка);
- 2) вярчэнне звона. Пры такім спосабе выканання звон замацоўваецца на дугападобным вале ці спецыяльным коле і верціцца разам з імі вакол сваёй гарызантальнай восі;
- 3) удар па зоне з вонкавага боку палачкай, малатком, выбівачкай, бервяном (у залежнасці ад яго велічыні);

4) разгайдванне звона пры свободным становішчы языка. Пры ігры такім спосабам звон падвешваецца да вярчальнага вала, што прыводзіцца ў рух з дапамогай вяроўкі, верхні канец якой прывязаны да рычага-качалкі, а другі спушчаны са званіцы на зямлю. Гэты спосаб з'яўляецца найбольш распаўсюджаным у заходнеўрапейскіх краінах. Яго рускай разнавіднасцю стаў так званы ачопны звон (ачоп — спецыяльны шост, прымацаваны да вала, які верціцца). З канца ачопа звисала вяроўка, амаль не даходзячы да зямлі, з пятлёй-стрэмем на канцы. Паставіўшы нагу ў стрэмя і рытмічна націскаючы ёю, званар разгайдваў звон. Са старажытных часоў гэты спосаб быў дамінуючым на славянскіх землях. З некоторымі канструкцыйнымі змененнямі гэты спосаб існуе ў шэрагу праваслаўных прыходаў і манастыроў і да гэтага дня (Пскова-Печэрскі манастыр);

5) удар у звон, што вісіць нерухома, языком, да якога прывязана вяроўка. Гэты спосаб сёня лічыцца пануючым у рускім звоне. Асабліва шырокое распаўсюджанне ён атрымаў на Русі ў другой палавіне XVII — пачатку XVIII ст. Укараненне гэтага спосабу было ў першую чаргу звязана з ростам велічыні званоў. Так, па дакументальных сведчаннях XVII ст., да ўкаранен-

ня гэтага спосабу ігры на званах для разгайдвання толькі аднаго звона ў Маскоўскім Крамлі патрабавалася трывалае мужчын.

Увядзенне апошняга спосабу гуказдабывання дало званарам рэальную магчымасць гібка кіраваць рытмам звону. Так, язык звона можа быць прыведзены ў рух рыўком рукі за прывязаную да яго вяроўку, ударам локця па нацягнутай вяроўцы, рухам пальца (у маленькага звона), націсканнем нагой на дошку-педаль (у вялікага звона). Усе гэтыя прыёмы могуць быць выкарыстаны адначасова. Гэта лічылася выключна рускім «ноу-хау», але такі тып звону з XII ст. быў вядомы ў Іспаніі і шэрагу кантону Швейцарыі. У якасці разнавіднасці гэтага спосабу ігры ў некаторых еўрапейскіх краінах практикуеца спосаб звону без вяроўкі, калі званар трymае язык звона рукой.

## АСНОЎНЫЯ ВІДЫ РУСКАГА ПРАВАСЛАЎНАГА ЗВОНА

Як з'ява рускай музычнай культуры звон складваўся многія стагоддзі. Найбольш інтэнсіўнае развіццё ён атрымаў у паслямангольскі перыяд, дасягнуўшы росквіту ў XVII ст. Прыйшоўшы на Русь з Заходняй Еўропы, звон паступова трансфармаваўся і набыў рысы, што ўласцівы менавіта рускаму праваслаўнаму звону, да характэрных асаблівасцей якога можна аднесці: 1) выкарыстанне ў працэсе выканання вялікай колькасці званоў; 2) асобая тэмбравая каларыстычнасць; 3) варыятыўнасць выканання; 4) рытмічная разнастайнасць. Па словах вядомага знатака звонавай справы С. Рыбакова, рускі звон «мае ту юхарактэрную прымету, што ў ім няма мелодыі, а ўвесі ён складаецца з рытмічных фігур..., таму ўвядзенне мелодыі... цалкам парушыла б яго характеристар, з'явілася б чымосьці чужым яму, дзіўным, несумяшчальным з уражаннем, якое мы, рускія, здаўна прывыклі ўспрымаш ад звону».

Рашаючай умовай распаўсюджання звону на Русі і Беларусі было ўключэнне яго ў хрысціянскае богаслужэньне. Развіццё звону цалкам залежала ад тых падзеяў, якія адбываліся ў жыцці Царквы, свят, якія ёю адзначаліся, асаблівасцей пабудовы богаслужэння. На працягу многіх стагоддзяў у практицы Рускай Праваслаўнай Царквы склаліся пэўныя жанры звону, што сталі неад'емнай часткай царкоўнага статута. Да асноўных відаў цар-

коўнага звону адносяцца благавест і ўласна звон.

**Благавестам** называюць мерныя ўдary ў адзін з вялікіх званоў з мэтай закліку веруючых на малітву ў храм (да ютрані, да абедні і да вячэрні). Назув «благавест» звон атрымаў тады, што ім абвяшчаецца «добрая вестка аб пачатку богаслужэння». Царква рэгламентуе выкананне благавесту — калі, як, колькі па часе і ў які звон трэба званіць. Існуюць розныя віды благавесту: будзённы, звычайны, поўны, посны, перадсвяточны, святочны. Так, будзённы благавест б'юць штодзённа ў найменшы з вялікіх званоў ці ў сярэдні. Перадсвяточны — у нядзелі і напярэдадні вялікіх царкоўных свят у другі па велічыні звон. Святочны благавест выконваецца ў дванаццатыя святы — ударамі ў самы вялікі звон.

**Уласна звонам** называецца звон у некалькі ці адразу ва ўсе званы набору. Ён мае некалькі разнавіднасцей.

**Трохзвук** — звон у два і болей звона адначасова ў трох прыёмы з кароткімі перапынкамі паміж гучаннем кожнай часткі. Трохзвук можа быць: малым (малыя і сярэднія званы), сярэднім (усе званы, але без самага вялікага) і вялікім («во все тяжкія»). Ён выконваецца перад пачаткам урачыстых (святочных) службай пасля благавесту, пасля літургіі у Вялікдень, у Святы тыдзень, у дзень Уваскрэсения Гасподняга і інш.

**Двухзвон** — гэта звон у два і болей звона ў два прыёмы. Ён абвяшчае аб пачатку другой часткі ўсяночнай — ютрані, адлюстроўваючы сабой радасць Ражаства Хрыстовага.

**Перазвон** — звон, які складаецца з пачарговых ударай у кожны звон, пачынаючы з самага вялікага і да самага малога. Існуюць некалькі разнавіднасцей перазваноў. **Вáлавы перазвон**, калі гучанне аднаго звона накладваецца на гук наступнага. **Рэдki перазвон** уяўляе сабой павольныя адзіночныя ўдary па аднаму ў кожны звон. Па ўсталяванай традыцыі такі перазвон выконваецца на Перадвёлікодным тыдні, у Вялікую пятніцу і ў Вялікую суботу, у дзень смерці Ісуса Хрыста на Крыжы і Яго пахавання. Часты перазвон адрозніваецца частымі шматразовымі ўдарамі (ад 3 да 7) у кожны звон. Ён устаноўлены для ладу пасвячэння ў архірэя і для асвячэння вады.

**Перабор** — гэта пахавальны звон, які адлюстроўвае сум і смутак аб нябожчыку. Ён выконваецца ў адваротным парадку ў парайднанні з перазвонам. Перабор абвяжкова заканчваецца кароткім трохзвукам, які сімвалізуе хрысціянскую веру ва ўваскрэсенне памёршага.

Як частка царкоўнай службы звон з'яўляецца сігналам, што апавяшчае непрысутных у храме аб адпраўленні найбольш важных малітваў і свяшчэннадзействаў пад час усяночнай або літургіі. У царкоўным статутце дакладна распісаны, у які момант богаслужэння і на якія слова павінен выконваецца той або іншы звон. Вось назвы некаторых з таких званоў: малебны

звон, звон да Евангелля, звон на вынас Крыжа, звон усаўлення і інш.

Вышэйпрыведзенымі відамі не вычэрпваецца ўся разнастайнасць званоў. Класічныя званы сталі асновай для з'яўлення цэлага сузор'я. Існуюць штодзённыя, вясельныя, паслявясельныя, цэладзённыя, велікапосныя, велікодныя званы. У гісторыі звонавай музыкі існавалі таксама сустрэчныя, пражныя, або спадарожныя, званы. Яны выконваліся па шляху высокай службовай асобы, у тым ліку і духоўнай.

Здаўна на Русі склаўся «всполошны», або **набатны**, звон. Ён уяўляе частыя ўдары ў самы гучны звон сярэдніяй велічыні. У набат званілі пад час трывогі з выпадку паводкі, пажару, нападу ворага, мяцяжу ці якога-небудзь іншага бедства.

Асабліва любімымі ў народзе былі **святочныя званы**. Не выпадкова Дз. С. Ліхачоў адзначаў: «Нідзе ў свеце няма такога вясёлага царкоўнага мастацтва». Асобна сярод святочных званоў вылучаецца чырвоны звон. Як правіла, ён гучыць пры кафедральных саборах, у лаўрах, манастырах. Чырвоны звон можа выконваецца як адным званаром, так і некалькімі. У той жа час звон гэты ў розных месцах разумеўся неаднолькава. Так, царкоўны статут разглядае яго як звон у малыя і сярэднія званы без вялікага звона на Святым тыдні і ад Фамінога тыдня да тыдня Усіх святых. І ўсё ж такі ў першую чаргу назва «чырвоны звон» прымяняецца для азначэння прыгожага, святочнага звону са зладжаным падборам званоў, выконваемага ў дні вялікіх свят, пад час радасных і ўрачыстых падзеяў у жыцці царквы і грамадства.

Даволі часта ў моўным ужытку і ў літаратурных творах можна сустрэць назыву «**малінаў звон**». Відавочна, што так называецца той звон, якому ўласцівы глыбокае, прыемнае, мяккае па тэмбры гучанне, асаблівая гарманічнасць і прыгажосць.

На працягу стагоддзяў званары, захоўваючы жанравую аснову і форму таго ці іншага звону, стваралі свае віды звону. Найбольш вядомыя так званы зборны, або змяшаны, звон, які складаецца з розных званоў і уяўляе сабой шматчасткавую музычную форму (5-6 і больш частак). Роданачальнікам такога звону лічыцца А. Смагін, чыё майстэрства апісана ў кнізе С. Рыбакова «Царкоўны звон у Расіі». У буйнейшых цэнтрах рускага праваслаўя склаліся свае ўзоры званоў. Асабліва славяцца святочныя званы Успенскага сабора Крамля ў Растве Вялікім. І сёння гэтыя званы лічацца шэдэўрамі звонавага мастацтва па зладжанасці і прыгажосці гучання. У гонар 300-годдзя самага вялікага звона «Сысой» сучасныя званары склалі Юбілейны звон, які прадоўжыў лепшыя традыцыі растоўскіх званоў.

Разам з традыцыйнымі, статутнымі званамі атрымаў распаўсюджанне і **канцэртны звон**. Гэта звон, які выконваецца званарамі ў канцэртных свецкіх абставінах, па-за хрысціянскім храмам. З'яўленне гэтага віду звону ў

Расія звязана з уключэннем рускімі кампазітарамі XIX ст. званоў у свае сімфанічны і оперныя творы. У якасці самастойнага жанру зноўнавай творчасці канцэртны звон з'явіўся пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. Асабліва праславіўся канцэртным выкананнем на званах і стварэннем шматлікіх звонавых твораў Канстанцін Сараджау.

### ЗВАНІЦЫ

Стварэнне архітэктурных збудаванняў для званоў мае сваю даўнюю гісторыю. Першыя званы на славянскіх землях размяшчаліся або паміж слупамі і сцяной храма, або проста паміж двума слупамі. Часта яны накрываліся навесам. Званіца лічылася закончанай пры наяўнасці не менш чым 5 званоў. Называлася гэта «суцэльны звон». Сюды ўваходзілі адзін вялікі, адзін малы і трох сярэдніх званы.

Прыкладна з XIV ст. па меры ўзрастання вагі і колькасці званоў іх пачынаюць усталёўваць на сценах храмаў у пралётах скразных арак, размешчаных у адзін ці два ярусы. Летапіс паведамляе, што ў 1515 г. пры перабудове царквы Нараджэння Багародзіцы ў Маскоўскім Крамлі «князь Васілій Іванавіч... ліццё паставіў уверсе, а ў старой жа (царкве) было на зямлі». Такое архітэктурнае збудаванне атрымала назыву *насценны звоніца*. Доступу да званоў не было, таму званілі ў іх ачопным спосабам, разгайдваючы званы вароўкамі, спущчанымі ўніз звонку храма. У цяперашні час самай вядомай дзеючай званіцай такога тыпу з'яўляецца званіца Пскова-Пячэрскага манастыра, пабудаваная ў XVI ст.

Некалькі пазней узіклі так званыя *палатны звоніцы*. Яны значна адрозніваюцца ад настенных і ўяўляюць сабой галерэю ў два і больш пралёты, дзе ўсталяваны званы. Галерэя размяшчаецца наверсе спецыяльнага збудавання або на сцяне храма. Канструкцыя палатнай званіцы дазваляе званару падымацца прыма да званоў і званіц у іх звонавымі языкамі. Найбольш вядомым прыкладам такой званіцы з'яўляецца саборная званіца ў Растове Вялікім.

Своеасаблівымі збудаваннямі, якія ўласцівы толькі Старожытнай Русі і не маюць аналагаў на Заходзе, з'яўляюцца так званыя цэркви «пад званы». Званы ў гэтых храмах размяшчаліся ў выцягнутых увышыню нішах барабана, што нясе купал царквы. Як і ў насценнай званіцы, звон ажыццяўляўся ачопным спосабам з зямлі. Лічыцца, што цэрквы «пад званы» будаваліся і служылі месцам, спецыяльна прызначаным для адпявання нябожчыкаў. Самым раннім з захаваных да гэтага дні ўзорам такой царквы з'яўляецца Духаўская царква Троіца-Сергіевай лаўры, пабудаваная ў 1476 г.

У пачатку XVI ст. узікае другая разнавіднасць царквы «пад званы» — *слупападобная царква*, якая ўзвышаецца над усімі іншымі храмамі, а назвой указвае на сваю форму. Першай такой царквой стаў храм Іаана Лесвічніка, узвядзены ў Маскоўскім Крамлі ў 1329 г.

У 1508 г. храм быў перабудаваны і цяпер вядомы як званіца Івана Вялікага, якая ўяўляе сабой трох'ярусны восьмігранны слуп, дзе на кожнай грані кожнага яруса зроблена ніша для звона. У той жа час, маючы ўнутры невялікую царкву, гэта архітэктурнае збудаванне не можа называцца ўласна званіцай.

Тым не менш менавіта са з'яўленнем слупападобнай царквы пачынаецца выцясненне царквы «пад званы» званіцай, якая практычна нічога агульнага з храмам не мае. Пачынаючы з XVII ст. званіца становіцца самастойным збудаваннем, якое ўваходзіць у ансамбль храмавых будынкаў, робіцца самым распаўсюджаным відам падзвоннага архітэктурнага збудавання. І сёння, як і трыста гадоў таму, яна ўяўляе сабой шматгранныную вежу з адным або некалькімі ярусамі, на якіх на бэльках нерухома замацоўваюцца званы. Усе званы на званіцы даступны званару.

З XIX ст. для выканання звону па-за царкоўным абрадам (у сімфанічнай, опернай музыцы і да т. п.), а таксама для забеспечэння месцаў, якія не маюць сваіх званіц ці адпаведных набораў званоў (оперны тэатр, канцэртная зала і інш.), пачалі выкарыстоўваць *канцэртную перасовачную званіцу*. І сёння яна ўяўляе сабой нескладаную зборна-разборную канструкцыю, у якую разам з сярэднім і малымі званамі могуць таксама ўваходзіць і білы.

Разам з азначэннем разнавіднасці падзвонаў архітэктурнага збудавання словам «звоніца» таксама прынята называць і звонавы інструмент у цэльым, які мае свой індывідуальны падбор званоў, незалежна ад таго, дзе ён знаходзіцца: на званіцы, царкве «пад званы» ці яшчэ дзе-небудзь. Звычайна класічны падбор званоў на званіцы падраздзяляецца на тры групы:

- 1) *вялікі*, ці *басовы, звон*, які задае тэмп усяму звону. Удары ў гэты звон рэдкі і мернія. Гэта тлумачыцца тым, што ў яго цяжкі язык, які, маючы вялікую інерцыю, толькі нязначна паддаецца намаганням званара, і таму перыйд ваганняў застаецца практычна без змен;

- 2) *сярэднія, ці альтовыя, званы*. Гэтыя званы сваім звонам запаўняюць прамежкі паміж ударамі вялікага звона і ствараюць асноўны рытмічны рэзультат;

- 3) *малыя, ці зазонававыя, званы («цинькі»)*. Яны выконваюць партыю трэлей у звоне і завяршаюць яго мелодыка-рытмічную пабудову.

Пры пабудаванні званіцы неабходна прытрымлівацца пэўных правілаў размяшчэння, падвеснія і эксплуатацыі званоў, улічваць велічыню і акустычны ўласцівасці кожнага з іх. Так, згодна з фізічнымі заканамернасцямі дыфракцыі гукавых хваль (г. зв. агінання імі разгібных предметаў), высокія гукі распаўсюджваюцца ў межах бачнасці, а нізкія могуць агінанцца перашкоды. Для таго каб гук больш раўнамерна ахопліваў прастору, вялікія званы размяшчаюцца ў глыбіні званіцы, а сярэдні і малыя — па перыметру пляцоўкі ў праёмах.

Нягледзячы на агульныя заканамернасці ў развшванні і балансіроўцы званоў, звонавы набор кожнай званіцы унікальны. Па колькасці званоў ён можа супадаць, але па гучанню будзе адрознівацца. Гучанне званіцы ў многім залежыць ад музычна-акустычных асаблівасцей кожнага звона і падзвонавага збудавання, якое ўяўляе сабой своеасаблівы корпус-рэзанізатар званіцы як музычнага інструмента. Тому адзін і той жа звон на розных званіцах гучыць па-разнаму. Нярэдка можа здарыцца і так, што вядомы звон можа не прагучаць у да-дзеным звонавым наборы. І тады званар вымушаны або наогул адмаўляцца ад гэтага звону, або на аснове існуючага канона ствараць свае творы, або ўносіць карэктывы ў выкананне, зыходзячы з наяўных магчымасцей. Дзякуючы гэтаму адбываецца пастаяннае развіццё звонавай творчасці, стварэнне ўсё новых і новых разнавіднасцей звону.

### ЗВАНАРЫ

Весткі аб званарах, якія дайшлі да нашых дзён, даволі скруплены. Справа званара лічылася непрэстыжнай. Пасада званара (званаркі) прыраўноўвалася да абавязкаў царкоўнаслужыцеля ніжэйшага рангу.

Важнейшай умовай прафесіянальнай прыдатнасці званара з'яўляецца развітое пачуццё рytmu. Ён павінен добра ведаць структуру бoga-служэння і ўсе статутныя званы. Акрамя таго, званар павінен валодаць выдатнай каардына-цыйскай рухаў, віртуознасцю ігры на малых зва-нах, дзе патрэбен хуткі тэмп рytmu. Таму кісць руکі, у якой паміж пальцамі трymаеца жмут вяровак, павінна быць гібкай.

Царква за сваю гісторию не стварыла ў Расіі ніводнай школы звону. Мастацтва гэта развівалася выключна ў вуснай традыцыі як свое-асаблівая разнавіднасць музычнага фальклору. Сакрэты званоў, таксама як і сакрэты звонавай бронзы, перадаваліся ў спадчыну, «з вуснаў у вусны». Званары прыдумвалі своеасаблівыя прыёмы захавання званоў і перадачы іх буду-чым пакаленням. Адным з такіх простых, але вельмі эфектыўных сродкаў сталі *прыгаворкі*. Кожная з фраз прыгаворкі адпавядала пэўным рytмічным фігурам. Пры гэтым самі фразы часцей за ўсё не мелі сэнсу.

Самае раннє ўпамінанне пра званара адносіцца да часоў царавання Івана III. Вядома, што ў 1478 г. Іван III заваяваў вольны горад Ноўгарад і вывез вечавы звон у Москву, а следам за звонам адправіўся званар, які не змог расстацца з сябрам, справай і сэнсам свайго жыцця.

Асаблівую цягну да ігры на званах меў Іван Грозны. Як апавядаюць кірыніцы тых гадоў, штодзённа а чацвёртай гадзіні раніцы разам з царэвічам і Малютай Скуратавым цар падымаўся на званіцу званіца да ютрані.

Дзякуючы кнізе С. Рыбакова «Царкоўны звон у Расіі» да нас дайшло імя А. Смагіна (1843 — ?) — званара-самародка, вядомага

сваймі званамі ў г. Арле і Аляксандра-Неўскай лаўры Пецярбурга. Гэта быў званар-педагог, які імкнуўся распаўсюдзіць уменне добра звакіць.

Сярод найбольш прызнаных званараў Расіі былі растоўскія. Першыя ўпамінанні пра іх адносяцца да канца XVII ст. Адзін з самых таленавітых растоўскіх званараў В. Хмальніцкі прысвяціў звонавай справе 50 гадоў. У 1913 г. за майстэрскае выкананне чырвонага звону ў гонар прыезду ў Растоў Нікалая II быў узнагароджаны Вялікім залатым медалём.

Унікальным званаром XX ст. быў К. Сараджаў (1900 — 1942). Жыццю і творчасці гэтага чалавека прысвячана аповесць-успаміны А. Цвятаевай і Н. Сараджава «Майстар чарадзейнага звону». Сараджаў быў прафесіянальным музыкантом. Валодаючы выключным музыкальным слыхам (распазнаваў 1701 тон у актаве), ён зафіксаваў акустычныя спектры лепшых званоў Масквы і Падмоскоўя, а таксама Саратава, Растова-на-Доне, Адэсы, Севастополя, Марыуполя.

У 1930 г. у першыяд масавага знішчэння званоў у СССР да Сараджава звязрнуўся амерыканскі ма-стацтвазнаўца Вітмар з запрашэннем выступіць у Злучаных Штатах. З гэтай мэтай Вітмар скушоў па цане металалому знятых са званіцы Данілава манастыра званы і вывез іх у ЗША. У Гарвардскім універсітэце для выратаваных званоў была пабудавана спецыяльная званіца, на якой Сараджаў — «грамадзянін краіны, якая не прызнана Злучанымі Штатамі» (як значылася ў яго дакументах), — выступаў на працягу года. Званы гэтых вісяць там і да гэтага дня.

К. Сараджаў стаў першым прадстаўніком так званых свецкіх званараў — з'явы, характэрнай для XX ст. Свецкія званары не абсяжараны строгім прытрымлівеннем царкоўнага статута і вольныя ў прайяўленні сваіх творчых імкненняў. Сёння яны, як правіла, спалучаюць свецкую канцэртную дзейнасць з працай у царквах. Гэта адбылося дзякуючы таму, што звон к канцу XX ст. сапраўды ператварыўся ў самастойны від музычнага мастацтва. У маі 1988 г. у Архангельску быў праведзены першы фестываль звонавай музыкі. 19 мая 1989 г. была створана Асацыяцыя звонавага мастацтва. А ў 1992 г. у Яраслаўлі быў праведзены I Усерасійскі конкурс званароў.

Беларусь не засталася ў баку ад змен, якія адбываюцца. 7 мая 2000 г. у Мінску быў праведзены першы беларускі фестываль звону, а другі — 14 чэрвеня 2001 г. у Калінкавічах. 26 студзеня 2000 г. пры храме «Усіх, хто смуткуе, Радасць» у Мінску была адкрыта Школа званароў. Дырэктарам яе стаў Аляксандр Маліноўскі, член праўлення Асацыяцыі звонавага мастацтва Расіі і лепшы званар Расіі 2001 г., вучань славутага патрыяршага званара Ігара Канавалава. А. Маліноўскі аб'ездзіў усю Беларусь, збіраў і запісваў званы. Вынікам стала касета з унікальным записам «Званы Белай Русі».